



КАБ ЭКЗАМЕНАТАР
НЕ ПАСТАВІЎ
«НЕЗДАВАЛЬНЯЮЧА»...

5

БЫЦЬ ПАЧУТЫМ
НА ВЫСОКІМ
УЗРОЎНІ

МС



Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



ЗВЯЗДА

20 САКАВІКА 2020 г.
ПЯТНІЦА
№ 55 (29169)

9-24 стар.

МЯСЦОВАЕ
САМАКІРАВАННЕ

+TV ПРАГРАМА

ГАЗЕТА ДЛЯ ВЫПАРЧЫКА І ДЕПУТАТА МЯСЦОВЫХ САВЕТАў

ЦЫТАТА ДНЯ



Ігар КАРПАЎ,
доктар медыцынскіх
наук, галоўны
пазаштатны спецыяліст
па інфекцыйных
захворваннях Міністэрства
аховы здароўя:

«Гэта той час, калі
неабходна праявіць самае
прафесійнае і цёплае
стаўленне да нашага
пажылога пакалення.
Справа ў тым, што асноўны
кантынгент рызыкі —
гэта пажылыя людзі
з сур'ёзнымі спадарожнымі
захворваннямі. Да гэтага
кантынгенту людзей цяпер
трэба праявіць максімальную
ўвагу. Зараз вельмі шмат
залежыць ад грамадства.
Трэба паглядзець вакол
сябе, зразумець праблемы
адзіночых людзей і прыняць
меры, каб засцерагчы іх
ад інфекцыі».



«Самая страшная эпідэмія ў свеце — гэта паніка»

Учора ў Палацы Незалежнасці адбылася рабочая нарада, прысвечаная эпідэміялагічнай сітуацыі ў краіне. Але фармат яе быў адмысловы, набліжаны да круглага стала: удзельнікі не атрымлівалі даручэнні, а выказвалі свае меркаванні і прапановы, а Прэзідэнт кожнага ўважліва выслухоўваў і, дарэчы, усе прапановы падтрымаў.

ХАЛОДНЫ РОЗУМ ВА ЎМОВАХ ПСІХОЗУ

Першапачаткова сустрэча нават задумвалася без удзелу міністра аховы здароўя, бо кіраўнік дзяржавы добра ведае і яго пазіцыю, і тое, як зараз працуе сістэма. Аляксандр Лукашэнка жадаў выслухаць меркаванні менавіта экспертаў — вірусолагаў і эпідэміёлагаў — пра тое, што яшчэ трэба зрабіць, каб не дапусціць непажаданага развіцця падзей у сувязі з распаўсюджаннем каранавіруса COVID-19.

І ўсё ж такі на нарадзе быў і міністр Уладзімір Каранік (ён сам настаяў, раскажаў потым Аляксандр Лукашэнка), і кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Ігар Сергееў, і дзяржаўны сакратар Савета Бяспекі Андрэй Раўкоў, а таксама спецыялісты ў галіне эпідэміялогіі, рэанімацыі і дыягностыкі.

СТАР. 2



Фота: БелТА

Прадстаўнікі туріндустрый:

«Ніколі раней з такімі выклікамі мы не сутыкаліся»

Зараз за мяжой застаецца каля шасці тысяч беларускіх турыстаў, якія выехалі ў складзе арганізаваных груп. Прычым каля чатырох тысяч з іх у Егіпце, і каля дзвюх тысяч — у іншых краінах. Такія звесткі прыводзіць Міністэрства спорту і турызму. Пры гэтым пасля закрыцця граніц праблемы з вяртаннем у Беларусь узніклі пераважна ў тых нашых суайчыннікаў, хто прылятае праз маскоўскі аэрапорт «Унукава».

— Працуюць прадстаўнікі нашых пасольстваў, функцыянуе сістэма транзітных калідораў. Задача вяртання нашых турыстаў з Егіпта вырашана. Праблема ўзнікла з турыстамі, якія адправіліся на адпачынак з расійскім тураператарам «Біблія Глобус». Магчыма, ён імкнецца найперш

вывезці расійскіх грамадзян і з гэтай прычыны не бярэ нашых. Мой суб'ектыўны прагноз такі, што на працягу найбліжэйшага тыдня ўсе нашы турысты вернуцца дадому, — пракаментыраваў сітуацыю старшыня праўлення Рэспубліканскага саюза туріндустрый Філіп ГУЛЫЙ. — Тым больш, што

страшных карцінак з натоўпамі ў аэрапорце няма. Многія з турыстаў працягваюць жыць у атэлях, у іх ёсць харчаванне, сонца і мора.

З 16 сакавіка Рэспубліканскі саюз туріндустрый стварыў апэратыўны штаб для своечасовага інфармавання аб сітуацыі на турыстычным рынку. Інфармацыя пра турыстаў, якія не могуць вярнуцца ў Беларусь, збіраецца і праз Тэлеграм-канал.

— Мы сутыкнуліся з сітуацыяй, што (з-за закрыцця граніц — «Зв.») адбываецца ануляванне віз, білетаў, у людзей узнікае паніка. Мы збіраем інфар-

мацыю, у тым ліку і ў нашым Тэлеграм-канале, пра турыстаў, якія не могуць вярнуцца, і накіроўваем яе ў ведамствы, што непасрэдна займаюцца іх вяртаннем, — раскажаў кіраўнік антыкрызіснага штаба турагентаў Яўген АЛЬШАНСКІ.

Паводле звестак Рэспубліканскага саюза туріндустрый, на Шры-Ланцы знаходзіцца каля 70 нашых грамадзян, якія маюць праблемы з вылетам, на Гаа — 96.

Праблемы цяпер адчувае і ўязны турызм. Прычым, на думку экспертаў, яны глабальныя і будуць мець доўгі наступствы.

СТАР. 3



КОРАТКА

• Грузавыя аўтамабілі экалагічнага класа 6, якія ўвоззяцца ў Беларусь, вызваляюцца ад утыль-збору і ПДВ.

• Цырымонія перадачы алімпійскага агню прайшла на Панафінійскім стадыёне ў Афінах.



• Колькасць самазаяўных у бытавым абслугоўванні насельніцтва Мінскай вобласці за год падвоілася.

• У Мінскай вобласці на аднаго беспрацоўнага прыпадае амаль 10 вакансій.

• Расійскія навукоўцы здолелі расшыфраваць поўны геном каранавіруса.

• Лазню № 1 у Мінску адкрыюць пасля рэканструкцыі да канца года.

Сезонны інтарэс

З БЯРОЗАВІКАМ БУДЗЕШ — СІЛЫ ЗДАБУДЗЕШ



Фота: БелТА

З-за анамальных кліматычных умоў сёлета сезон нарыхтоўкі карыснага напою стартаваў на некалькі тыдняў раней, чым звычайна. Лясгасы паўднёвых рэгіёнаў пачалі яго збор у канцы лютага, цяпер работа актыўна ідзе па ўсёй краіне. У тым ліку і на ўчастках Старобінскага лясгаса, дзе на сёння сабрана звыш тысячы тон бярозавіку. Туды і наведлася карэспандэнт «Звязды».

— Зіма была вельмі цёплая, што, безумоўна, паўплывала на перыяд пачатку руху соку. Першым стаў кляновы, але яго мы ў прамысловых аб'ёмах не нарыхтоўваем. Затым у канцы лютага — пачатку сакавіка пайшоў і бярозавік. Гэта самы ранні пачатак збору напою за апошнія гады, — раскажаў дырэктар Старобінскага лясгаса Антон РАМАНОЎСКІ.

Спецыялісты па лесе чакалі, што пасля бясснежнай зімы «сакавіты сезон» можа завяршыцца за два-тры тыдні. Але з улікам начных замаразкаў нарыхтоўка бярозавага соку будзе цягнуцца даўжэй.

СТАР. 4

ISSN 1990 - 763X



20055>



9771990763008



ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА